

# **ВОДГУК**

навуковага кіраўніка на дысертацийную працу

**Барысевіч Марыі Валер'еўны**

“Дыастэрэаселектыўнае цыклапрапанаванне і рэакцыі гідроксіцыклапрапанаў у сінтэзе стэроідаў”, з якой яна прэтэндуе на атрыманне вучонай ступені

кандыдата хімічных навук

па спецыяльнасці 02.00.03 – арганічная хімія.

Аб’ектам даследавання дысертациі Марыі Барысевіч з’яўляецца хімія гідроксіцыклапрапана – унікальная малекулы, якая спалучае дзве супрацьлеглыя ўласцівасці - высокую рэакцыйную здольнасць, і, адначасова, умераную стабільнасць у звычайных умовах. Даследаванні праводзіліся ў разнастайных накірунках – гэта і атрыманне цыклапрапанолаў у дыастэрэамерна чыстай форме, і новыя рэакцыі гідроксіцыклапрапанаў. Таксама, ўвага надавалася практычнаму выкарыстанню распрацаваных метадаў.

У першым дысертацийным артыкуле, найярчэйшым дасягненнем Марыі Барысевіч было заходжанне таго, што 1,2-дывзамешчаныя гідроксіцыклапрапаны ізамерызуюцца ў  $\alpha$ -метылкетоны ў прысутнасці простага рэагента – метылату магнію. Умовы рэакцыі настолькі мяккія, што ў выпадку, калі ўтвараецца хіральны  $\alpha$ -метылкетон, ён не рацэмізуецца. Дадзенае пераўтварэнне толькі з першага позірку падаецца банальным – кантроль рэгааселектыўнасці і pH-нейтральнасць рэагента – параметры, спалучыць якія не так проста. Марыя перабрала даволі вялікую колькасць рэагентаў перад tym як быў знайдзены аптымальны. Наступны артыкул прысвечаны выкарыстанню цыклапрапанолаў у якасці алкенілюючых рэагентаў у рэакцыях паладый-катализуемых C-H функцыяналізацыі арылацэтамідаў. Гэта праца не абмяжоўваецца хіміяй цыклапрапана – была распрацавана новая накіроўчая група, якая спрыяла працяканню C-H актывацыі з аномальна высокай хуткасцю. Трэцім накірункам работы прэтэндэнткі на атрыманне вучонай ступені – гэта новы падыход да сінтэзу галагенкетонаў. Выкарыстанне энэргіі электрычнага току дазволіла пазбегнуць ужывання агрэсіўных рэагентаў і дазволіла правеасці рэакцыю ў pH нейтральных умовах. Некаторыя з распрацаваных метадаў былі адразу ўжыты ў сінтэзе біяактыўных злучэнняў. Вынікі даследавання апублікованы ў добрых замежных часопісах, у тым ліку Chemical Communications, European Journal of Organic Chemistry (артыкул адзначаны рэдакцыяй як Very Important Paper) і Synlett. Практычнае прыменение вынікаў даследавання апублікована ў Steroids.

За час навучання ў магістратуры і аспірантуры Марыя Барысевіч самастойна выканала вялікі аб’ём эксперыменту. Таксама важна адзначыць яе здольнасць да працы з сучансай навуковай літаратурай – яна падрыхтавала не адну цікавую лекцыю да семінараў, якія мы праводзілі ў

нашай даследчай групе. Сваімі ведамі яна дзялілася і са студэнтамі – вяла лабараторныя і семінарскія заняткі на хімічным факультэце БДУ.

Хочацца дадаць, што Марыя Барысевіч аўтар не толькі артыкулаў, якія ўвайшлі ў дысертацию. І перад пачаткам дысертацийнай працы і ўжо пасля яе завяршэнны мы апублікавалі дадатковыя артыкулы. Працууючы ў Талінскім Тэхналагічным Універсітэце яна таксама прымала ўдзел у даследаваннях, вынікі якіх былі добра апублікаваны.

На падставе вышэйсказанага, лічу, што дысертация Марыі Валер'еўны Барысевіч “Дыастэрэаселектыўнае цыклапрапанаванне і рэакцыі гідроксіцыклапрапанаў у сінтэзе стэройдаў” адпавядае патрабаванням, якія прад’яўляюцца Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь. Вучоная ступень па спецыяльнасці 02.00.03 – арганічная хімія можа быць прысуджана за новыя навукова аргументаваныя тэарэтычныя і эксперыментальныя вынікі:

- сінтэз дыастэрэамерна чыстых цыклапрапанолаў з эстэраў і алкенаў з замяшчальнікам у алільнім становішчы па рэакцыі Кулінковіча і іх пераўтварэнне ў  $\alpha$ -метылкетоны пад дзеяннем метылату магнію;
- выкарыстанне ўзгаданых вышэй пераўтварэнняў для фармавання бакавых ланцугоў стэройдных малекул;
- электрахімічны метад пераўтварэння гідроксіцыклапрапанаў у  $\alpha$ -бромуэтылкетоны;
- распрацоўку новай накіроўчай групы для C-H актывациі арылацэтамідаў і выкарыстанне ў такога рода пераўтварэннях гідроксіцыклапрапанаў у якасці крыніцы енонаў;
- сінтэз біяактыўных злучэнняў, якія прайўляюць антыпрактыварычную актыўнасць, з выкарыстаннем распрацаваных метадаў.

Навуковы кіраунік,  
вядучы хімік Навукова-даследчага цэнтра  
ТАА “Кампілаб”  
К.х.н., дацэнт  
27.02.2023

А.Л. Гурскі

*Подпись А.Л. Гурского заверено*

*Нач. дірэктара ТАА „Кампілаб“*



*Я.А. Чарнецкі*

02.03.2023